

## Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры

### 9 клас

**Заданне 1.** Упішыце кожную пару слоў у адпаведны слупок табліцы.

*Абкапаць – абкапаць, вялікі – велічэзны, грубка – групка, звычайны – звычайёвы, знаць – знаць, козка – коска, круціцца – кружыцца, начынка – начынне, піла – піла, прыклад – прыклад.*

*Максімальная колькасць балаў – 5.*

<b>сінонімы:</b>	
<b>паронімы:</b>	
<b>амографы:</b>	
<b>амафоны:</b>	
<b>амаформы:</b>	

**Заданне 2.** Размяркуйце тэрміны *афікс, легенда, лексікаграфія, метафара, неалагізмы, пародыя, санет, сінтаксіс, стан, троп* па названых групках.

*Максімальная колькасць балаў – 5.*

<b>1. лінгвістычныя тэрміны:</b>	
<b>2. літаратуразнаўчыя тэрміны</b>	
<b>3. лінгвістычныя і літаратуразнаўчыя адначасова:</b>	

**Заданне 3.** На аснове прапанаванага фразеалагізма ўзнавіце прыказку.

*Максімальная колькасць балаў – 5.*

<b>1) маўчанне золата.</b>	
<b>2) спатрэбіцца вады напіцца</b>	
<b>3) пагнацца за двума зайцамі</b>	
<b>4) конь на чатырох нагах</b>	
<b>5) ранняя птушка</b>	

**Заданне 4.** Адзначце сказы з парушэннем граматычнай нормы ва ўжыванні ступеней параўнання прыметнікаў. Запішыце гэтыя сказы правільна.

*Максімальная колькасць балаў – 5.*

1. Этыкетная паслядоўнасць прывітанняў: маладзейшы вітае старэйшага, мужчына – жанчыну, маладзейшы па чыну – старэйшага.
2. На чале роду стаяў старэйшына – самы стары і паважаны прадстаўнік роду.
3. Самы старэйшы кенійскі школьнік, 88-гадовы Кімані Нганга Маруге, вымушаны быў пакінуць парту і адправіцца ў дом састарэлых.
4. Самы стары храм Горадні – Барысаглебскую царкву XII стагоддзя, якую звычайна называюць Калоскай царквой або проста Каложай, чакае рэстаўрацыя і адбудова.
5. Найвышэйшых паказчыкаў па намалоце збожжа дасягнулі Іваноў Алег Анатольевіч, старэйшы камбайнер, і Паграбецкі Аляксей Леанідавіч, якія намалацілі 1201,9 тоны збожжа, убралі 416 гектараў.

ПРАВІЛЬНЫ АДКАЗ: \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Заданне 5.** Правільна запішыце словазлучэнні, знайшоўшы неадпаведнасці ў іх арганізацыі.

*Максімальная колькасць балаў – 5.*

1. падбаць за дзяцей	
2. даведка пра стан здароўя	
3. зарука для плённага развіцця	
4. пачцівы да старых	
5. імунітэт на хваробу	

**Заданне 6.** Дапішыце сказы, улічваючы правапіс часціц *не* і *ні*.

*Максімальная колькасць балаў – 3.*

1. <i>Не хто іншы...</i>	
2. <i>Ніхто іншы...</i>	
3. <i>Нехта іншы...</i>	

**Заданне 7.** Раскрыйце дужкі, запішыце словы правільна. Выбар растлумачце.

*Максімальная колькасць балаў – 7 (5 – за дасканаласць афармлення, 2 – за абгрунтаванне)*

(Абы)яку <sup>1</sup> – (абы)як <sup>2</sup> , Або гэтак, або так. (Абы)яку <sup>3</sup> – абы, (Абы)збыць <sup>4</sup> (абы)куды <sup>5</sup> (Абы)што <sup>6</sup> , (абы)чыё <sup>7</sup> , (Абы)толькі <sup>8</sup> не сваё. (Абы)як <sup>9</sup> – (абі)бок <sup>10</sup> . Вось і ўвесь яго Урок. (Васіль Вітка)	

АБГРУНТАВАННЕ: \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

**Заданне 8.** Запоўніце табліцу.

Максімальная колькасць балаў – 9 (1 бал за правільны адказ).

Тып мастацкага тэксту	Аўтар	Сапраўднае імя	Твор	Жанр	Асноўныя спосабы і прыёмы раскрыцця зместу
			“Паром на бурнай рацэ”		Гістарычная аснова. Рамантычная паэтыка. Павышаная эмацыянальнасць.
Вершаваны		Аркадзь Куляшоў	“Маці”		Трагізм падзей вайны. Фальклорныя вытокі сюжэта, народна-паэтычная вобразнасць
	Кандрат Крапіва		“Ганарысты Парсюк”	байка	

**Заданне 9.** Устаўце прапушчаныя словы, назавіце твор і яго аўтара.

Максімальная колькасць балаў – 6.

Па-над белым пухам вішняў,  
Быццам сіні аганёк,  
Б’ецца, ўецца \_\_\_\_\_, лёгкі  
Сінякрылы матылёк.

Навакол усё паветра  
Ў струнах сонца залатых, -  
Ён дрыжачымі крыламі  
Звоніць \_\_\_\_\_ чутна ў іх.

І ліецца \_\_\_\_\_ песня –

Ціхі, ясны гімн вясне.

Ці не \_\_\_\_\_ напявае,

Навявае яго мне?

НАЗВА ТВОРА: \_\_\_\_\_

АЎТАР ТВОРА: \_\_\_\_\_

**Заданне 10.** Ніжэй прыведзеныя дзве цытаты з вядомага вам мастацкага твора. Як называецца гэты твор? Да якога роду і жанру літаратуры ён належыць? Хто яго аўтар? Якое імя мае галоўны герой?

Максімальная колькасць балаў – 5 (1 бал за правільны адказ)

Няхай той час, што згінучь мусіў  
У беспрасветнай векаў мгле,  
Для беспрыпыннай Беларусі  
Хоць толькі ў песні ажыве.

Збіраць пачнём зярно к зярняці,  
Былое ў думках ўваскрашаць,

Каб быт на новы лад пачаці  
І сеўбу новую пачаць.

.....  
Так страшным стала яго імя  
На ўсю аколіцу з тых дат  
Паміж сваімі і чужымі,  
Як страшны імем сваім кат.

З сваёй бярогі на дарогу  
Вылазіў, грозны, з булавой,  
Як пошасць, сеяў скрозь трывогу,  
Загоны росячы крывёй.

ПРАЎІЛЬНЫЯ АДКАЗЫ: \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---